

## СМЕРЦЬ НЯМЕЦКІМ АКУЧАТАМ!

Комуністычная партыя (большавікоў) Беларусі

Талеская  
ПРАУДА

Орган Пінскага Абкома КП(б)Б.

№22 (488)

Нядзеля

4

ЧЭРВЕНЯ

1941 г.

## Не верце нямецкім правакатарам!

Абязлюдзіць Беларусь, вышчыць яе народ, ператварыць яе ў пустыню — мэта, якую нямецкія бандыты ажыццяўляюць у партасцю вар'ятаў. Пад выгудам ачысткі прыфронтавай тэрыторыі яны вывозяць насельніцтва і кідаюць яго ў лагеры смерці. Яны праводзяць розныя мабілізацыі, арганізуюць паляванні на людзей, уганяюць у Германію празадольных, расстрэльваюць жанчын, дзяцей і старыкоў.

Побач з свалтаваннем фашысцкія каты дзейнічаюць ашуканствам. Нямецкія газеты і радыё на ўсе лады расхвальваюць „райскае жыццё“ у Германіі і распаўсюджваюць розныя небывалыя пра Савецкі Саюз.

Каб залагохаць насельніцтва і прымусіць яго добраахвотна ўцякаць з роднай зямлі, немцы ўзмоцнена распаўсюджваюць выдуманыя імі ж „факты“ аб „большавіцкім“ тэрору ў районах, вызваленых Чырвонай Арміяй. Яны арганізуюць выступленні „савецкіх грамадзян“, нібы ўцёкшых з вызваленых

районаў. У ролі гэтых „савецкіх грамадзян“ выступаюць здраднікі Радзімы, крымінальныя злачынцы і проста пераапаранутыя гітлераўцы. Вось гэтыя нягоднікі над нямецкую дыктоўку і раскажваюць аб выдуманых немцамі „рэпрэсіях Савецкай улады да грамадзян, якія жылі на тэрыторыі, акупіраванай немцамі“. Такія выступленні „савецкіх грамадзян“ — фашысцкіх стаўленікаў былі арганізаваны немцамі ў Мікашэвічах, Луніцы і іншых мясцах.

Браты-беларусы! Не верце гітлераўскай хлусні. Не верце нямецкім правакатарам. Савецкая ўлада — ваша ўлада. Яна не карэ і не будзе караць вас за тое, што вы зсталіся на зямлі, захопленай ворагам. Немцы хочуць вас ашукаць. Не падавайцеся правакацыі!

Вораг хітэр — перахітрыце яго! Уходзьце ў лясы і балоты. Хавайцеся ад немцаў. Дзе можна, знішчайце іх. Чырвоная Армія блізка! Яна хутка вызваліць вас.

## З апэратыўных звестак Савінформбюро

З 30 мая па 3 чэрвеня, на поўнач і паўночны захад ад горада Яссы, нашы войскі здзі-валі атакі буйных сіл пяхоты і танкаў праціўніка. На паўночны захад ад горада Яссы праціўніку цанюю велізарных страт удалося ўклініцца ў нашу абарону. На поўнач ад Яссы ўсе

атакі праціўніка адбіты. За 5 дзён баў, на поўнач і паўночны захад ад горада Яссы, нашы войскі знішчылі 239 нямецкіх танкаў. У паветраных баях і агнём знішчана артылерыя збіта 246 самалётаў праціўніка. На астатніх фронтах істотных змен не адбылося.

## Наступленне саюзнікаў у Італіі пасляхова развіваецца

Англіійскія і амерыканскія войскі ў Італіі працягваюць пасляхова развіваць наступленне супроць нямецка-фашысцкіх войск. Праціўнік аказвае ўпорнае супраціўленне, аднак, не вытрымліваючы націску войск саюзнікаў, вымушаны адступіць на ўсёму фронту. Саманікізандлі

шэраг гарадоў і многа насялёных пунктаў. 5-ая амерыканская армія з пачатку наступлення захапіла ў палон 14.000 нямецкіх салдат і афіцэраў. 8-ая англійская армія, праследуючы адступаючага праціўніка, падыйшла к Аластры і зараз знаходзіцца ў адной мілі ад горада.

ВЕСТКІ  
З СОВЕЦКАЙ РАДЗІМЫ

Калгасы Яраслаўскай абласці датармінова выканалі паўгадовы план мясапаставак дзяржаве. Сельскагаспадарчыя арцелі Яраслаўскага раёна здалі звышшасцімесячнага задання — 1.200 цэнтнераў мяса. Сотні калгасаў абласці, якія завяршылі гадавы план, працягваюць мясаздачу.

Калектыў шахты Нова-Мушкетэрава датармінова аднавіў і здаў у эксплуатацыю сваю шахту. Нядаўна новамушкетэраўцы дасягнулі даваеннага ўзроўню здабычы вугалю.

За час Айчынай вайны партызаны Украіны знішчылі дзсяткі тысяч гітлераўцаў, пусцілі пад адкое тысячы варожых эшалонаў, узарвалі 4.500 аўтамашынаў, 612 танкаў, 239 гармат, збілі 75 самалётаў.

На Дняпры, Дзясне і Прыпяці партызанскія атрады захапілі і здолелі ўтрымаць да прыходу Чырвонай Арміі 21 не раправу.

## ЗА ГРАЊЦАЙ.

За апошні час у Паўночнай Італіі ўзмацніўся партызанскі рух. Нядаўна катраліруемае немцамі рымскае радыё наведзіла, што толькі на ўзбярэжжы Адрыятычнага мора апэрыруюць звыш 3.500 італьянскіх партызан. На словах рымскага радыё па тыжням маюць бронемашыны, многа кулямётаў, супроцьтанкавых гармат і ўзрыўчатых вешчстваў.

Венгерскі „уряд“ выдаў па паграбаванню немцаў серыю распараджэнняў адносна ўнявядзення прымусовай працы на прадпрыемствах, установах і ў сельскай гаспадарцы.

Аднак рабочыя і служачыя, нягледзячы на пагрозы ўлад, пакідаюць работу.

Газета „Несцер—Алойд“ піша: „Улады заклікаюць рабочых ваенных прадпрыемстваў неадкладна звярнуцца на работу. Не з'явіўшыся будучы прыцягнуты да суда.“ Гэтая ж газета наведзіла аб масавым уцяканні з работы жанчын, будаўнічых рабочых і служачых. Ва многіх гарадах і сёлах Венгрыі праведзены аблавы на рабочых дэзертыраў.

### ЧАРГОВЫ ПРАВАП НЯМЕЦКАЙ ЭКСПЕДЫЦЫІ

18 мая нямецкія разбойнікі пачалі наступленне супроць партызан Ленінскага раёна. З Людэнавіч, Мікашвіч і Лахвы выйшла да 1.500 гітлераўцаў. З імі былі танкі і артылерыя. Узброеныя да зубоў гітлераўскія галаварэзы разлічвалі адным ударам выбіць партызан з раёна. Але і на гэты раз нямецкія нягоднікі пралічыліся.

Партызаны не пераналохаліся і са зброяй у руках сустрэлі праціўніка. На шляху ворага выявіліся замініраваныя участкі і партызанскія засады. Хутка на партызанскіх мінках падарваліся нямецкі танкі і дзве гарматы, з якіх адна была канчаткова выведзена са строю, а другая значна пашкоджана. На мінках падарвалася няшмат і гітлераўцаў.

Ведучы баі з засад, партызаны знішчалі жывую сілу ворага і дэзарганізавалі яго. Праціўніку пры падтрымцы артылерыі і танкаў удалося прасунуцца да вёскі Морач. Аднак хутка партызаны адкінулі яго да вёскі Залючын, дзе праціўнік акапаўся і замацаваўся. Народнымі месціўцамі акружылі і блакіравалі групіроўку ворага ў гэтай вёсцы. Немаж прышлося туга. Два дні самалёты скідвалі ім боепрыпасы і харчаванне. Але ўтрыманне ворагу не удалося. Партызаны выбілі праціўніка з вёскі. Пры гэтым акружанне, немцы пусціліся наўцёкі. Так правалілася чарговая нямецкая экспедыцыя ў Ленінскі раён.

У ходзе 8-мі баёў з нямецкімі разбойнікамі партызаны забілі 72 і паранілі 50 гітлераўцаў, падбілі самалёт, падарвалі 2 танкі, 2 аўтамашыны, знішчылі адну гармату і другую пашкодзілі.

А л а к с е й Я.

### Уцяпні ад немцаў

У горадзе Луінец немцы мабілізавалі моладзь ва ўзросце 1925 і 1926 гадоў. Мабілізацыя была накіраваная ў Брась. Не жадаючы служыць немцам, многія мабілізаваныя на шляху следвання разбегліся і скрыліся. Так павіны рыбіць усе, хто не хоча стаць здраднікам сваёй Радзіме.

### Дзве засады на шляху

Нядаўна партызаны атрада „За радзіму“ выйшлі на чарговую баявую аперацыю. Група байцоў пад камандаваннем тав. Б. зрабіла засаду ў раёне вёскі М., другая група, якой кіраваў памітрак тав. Г., залягла ў раёне вёскі В.

Абодзве засады былі ўдзячныя.

### Мацей смерці

Цёмнай ноччу група тав. Д. ішла ў разведку. На перакрываці дараг яна трапіла на нямецкую засаду. Пад агнём праціўніка партызаны заляглі, і, адстрэльваючыся, пачалі адыходзіць.

Варожы кулі цяжка раніла разведчыка Сяргея Б. Яна рабіла яму шчаку і раздробіла чэлюсьць. Аблівваючыся крывёю, Сяргей пакінуў у бок з дарогі. Куды адыйшлі таварышы, ён не заўважыў. У густым хмызьніку Сяргей парываў рубашку і так-сяк перавязваў рану.

Раскітала. Узыходзіла сонца. Сяргей ляжаў у зараслях німа някоў. Ён не ведаў мясцовасці і не знаў куды ісці. — Буду трымацца наблізу шляху, — рашыў ён. — Рана ці позна па ім пройдуць нашы.

Прайшоў дзень, другі, трэці. Сяргей блукаў па лясах і балотах, уздоўж шляху. Некалькі разоў ён бачыў немцаў і тады затейваўся ў зараслях альшаніку. Аднойчы яго заўважылі і абстралялі з мінамётаў.

Сяргей стаміўся. Скрозь няўцела зробленую перавязку абляна сачылася кроў. Ужо тры дні ён галадаў. Ён харчываўся шчаўлем і мінулагодняй кляквой, а цяжкасцю глытаючы іх разам з крывёю. Віцеўка і супроцьтанкавая граната здаваліся яму за надзею дзякімі. Кінуць іх? Не! Ён не зробіць гэтага. Партызан не кідае зброі.

Прайшло яшчэ тры дні. Ад страты крыві і голалу Сяргей канчаткова абясцеліў. Ён не мог ужо паўзаць і падоўгу ляжаў у хмызьняках. Некалькі разоў ён губляў прытомнасць. Смерці

Сустрэнутыя шквальным агнём, немцы разгубіліся і не здолелі арганізаваць адпору народным месціўцам. На няпеўных звестках, партызаны забілі 23 і паранілі 5 гітлераўскіх нягоднікаў. Захоплены трафей: 2 кулямёты і 16 вінтовак.

С я м ё н Б.

заглядаў у яго вочы. Чым так мучыцца і марудна паміраць, лепш застрэліцца. Не! Трэба жыць, змагацца за жыццё. Што-ж ён будзе за партызан ды яшчэ і комсамалец, калі, трапіўшы ў бяду, апусціць рукі. І Сяргей вноў поўзаў па балотах, шукаючы шчавель і клякву. Ён сачыў за шляхам. Ён ведаў, што партызаны выб'юць карнікаў і шлях, як і раней, будзе партызанскі.

На сёмы дзень Сяргей заўважыў незнаёмых узброеных людзей. Хто яны? Сябры ці ворагі? Яго таксама заўважылі.

— Ты хто? — крыкнулі яму здадэк незнаёмыя.

— А вы хто? — злытаў Сяргей.

— Рукі ўгору? — пачуў ён у адказ.

Надніць рукі ўгору, зычымь здацца ў палон. Не! Партызаны ў палон не здаюцца. Сяргей наділаў над сябе супроцьтанкавую гранату і рвануў з клякцо...

Таварышы тры разы шуклі цела Сяргея і не знайшлі. Там у штаб брыгады нашло да нясеіне: „Партызан атрада імя Кіраўскага Сяргей Б. працаў без вясці.“

На сёмы дзень партызаны атрада імя Панамарэнка наткнуліся на Сяргея. Ён не пазнаў іх і, прыняўшы за паліцэйскіх, рашыў узарвацца. Выпадкова каліца шпілінта разарвалася і шпілінт застыўся на выцягнутым, граната не узарвалася. Сяргей устаўся жывы.

Так, змагаючыся за жыццё, колажам Сяргей Б. перамог смерць.

П ё т р В.

### 150 сямей на ўтрыманні партызан

Знаш 150 сямей, падаркеў шых ад нямецкіх бандытаў, застаўшыся без крова і без сродкаў, знаходзяцца наданейкай пар

тызан брыгады імя Кірава. Партызаны дамагаюць гэтым сям'ям харчаваннем, акрамя таго меддапамогу і ішч.